



ГРАФІК
правядзення факультатыўных заняткаў
на 1 паўгоддзе 2024/2025 нав. года

№	Назва заняткаў	клас	К-ць вуч.	Графік работы		Прозвішча настаўніка
				дзень тыдня	час	
1	“Матэматычная вясёлка”	1	3	аўторак	12.40 – 13.15	Новік Т.В.
2	«По ступенькам правил правильного питания»	1	4	серада	12.40 – 13.15	
3	Язык родной, дружи со мной	2	6	аўторак	13.00 – 13.45	Драйгал Н.Ф.
4	Вытокі роднай мовы	2	6	чацвер	13.00 – 13.45	
5	“Путешествие в мир сказки»	3	4	чацвер	14.00 – 14.45	Астаф’ева Н.А.
6	“Рашэнне тэкставых задач”	3	4	аўторак	14.00 – 14.45	
7	“Путешествие в мир сказки»	4	3	серада	14.00 – 14.45	Кандраценка А.П.
8	“Когда учиться легко”	4	6	аўторак	14.00 – 14.45	
9	“Основы финансовой грамотности ”	5	3	пятніца	14.00 – 14.45	Сігай М.С.
10	“Пропильная резьба и выжигание по древесине”	5	3	пятніца	14.00 – 14.45	Зубар В.В.
11	“Практыкум па чытанні”	6	3	чацвер	17.00 – 17.45	Грамовіч Н.А.
12	“Пропильная резьба и выжигание по древесине”	6	4	субота	10.00 – 10.45	Зубар В.В.
13	“От значения к написанию”	8	3	серада	16.30 – 17.15	Сілівонец Л.А.
14	“Складаны сказ без складанасці”	9	3	панядзелак	17.00 – 17.45	Бандарэнка Н.Д.
15	Секреты синтаксиса и пунктуации	9	4	панядзелак	17.50 – 18.35	Сілівонец Л.А.
16	“Абагульняючы факультатыўны курс па вучэбнаму прадмету “Матэматыка”	9	3	аўторак	16.50 – 17.35	Каралёва Г.М.
17	“Вялікая Айчынная вайна савецкага народа(у кантэксце Другой сусветнай вайны)”	9	5	понеделник	15.00 -15.45	Зубар Л.Ц.
18	“Абагульняючы факультатыўны курс па вучэбнаму прадмету “Матэматыка”	11	3	аўторак	16.00 – 16.45	Каралёва Г.М.
19	“Практыкум па арфаграфіі”	10	4	Панядзелак	16.10 – 16.55	Бандарэнка Н.Д.